

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 191 (6167) | 18 жніўня 1938 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП

ДЗЕНЬ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

Сёння народы нашай вялікай сацыялістычнай рэспублікі адзначаюць свабоднае свята — Дзень савецкай авіяцыі. Наша авіяцыя, вышываная і ўзрушаная любімым Сталіным, — краса і гордае сэрца савецкага народа, увасабленне яго сілы, культуры, росквіту прамысловасці і высокай тэхнікі.

Авіяцыя краіны сацыялізма — дасягненне сталінскіх пяцігодкаў. Расія ў мінулым не мела і не магла мець такую перадавую авіяцыю, якую мае зараз наша сацыялістычная рэспубліка. За год савецкай улады створана авіяцыя, якая займае першае месца ў свеце, якая пакрыла сабе неўдальнай славай. Гісторыя чалавечтва не ведала такіх пералётаў, як Масква — Паўночны полюс — Амерыка, як заваяваны Паўночнага полюса Гэта маглі зрабіць толькі гордыя совакі СССР, пітомы вялікага Сталіна, слаўныя сыны гераічнага савецкага народа.

Найбольшымі авіяцыйнымі правадырамі і любімымі таварышамі Сталіным, савецкія лётчыкі з кожным годам атрымліваюць усё новыя і новыя перамогі. Дастаткова сказаць, што падарыў усе міжнародныя рэкорды належыць нашым савецкім лётчыкам.

У 1937 годзе праз моры і акіяны, скрозь туманы і пургу слаўныя савецкія лётчыкі Валадзімір Молакаў, Аляксей і Мазурук дасягнулі і высадзіліся на выкамі недасягальным Паўночным полюсе і ўзялі там сцяг СССР. У тым жа годзе Чалаў, Вайдукоў і Вельякоў пралеталі з Масквы праз Паўночны полюс у Злучаныя Штаты Амерыкі. Першы ў свеце беспасадачны пералёт СССР — ЗША зрабілі савецкія лётчыкі на савецкіх машынах. За долбёны пералёт на тую-ж сталінскаму маршруту Громаў, Юмашэў і Даніліч атрымалі высокую міжнародную ацэнку. У 1938 годзе на канферэнцыі Міжнароднай авіяцыйнай федэрацыі гэтаму ацэнку былі ўручаны медалі да ля Во за лепшае авіяцыйнае дасягненне.

Увесь свет быў захоплены адвагай, мужнасцю і гераізмам слаўных савецкіх авіяцыйнага народа, які ўпісваў златыя старонкі ў гісторыю вялікіх перамог СССР. Іх вышыв унеслі ў яго славу і магутнасць. І вось зусім нядаўна лётчыкі-організатары Кокінакі і Штурман Браўнінскі за адны суткі пералетелі на самалёце «Масква» ад Масквы да самага краінага пункта Савецкага Далёкага Усходу. Гераічныя савецкія лётчыкі-пілоты Паліна Осипенка, Марыя Раскова і Вера Ламака сваім беспасадачным пералётам на гідрасамалёце па маршруту Севастопаль — Архангельск уціскалі яшчэ адзін бліскучы рэкорд у залатую кнігу савецкай авіяцыі.

Сталінскія совакі лётчыкі вышываюць, б'юць усе і далей усе і далей усе. Краіна мае сотні тысяч выдатных лётчыкаў плошч ад плошч, кроў ад кроў савецкага народа, які падзяляе ў сваю авіяцыйную лётчыцкую, вышываюць на крылах сваіх самалётаў славу ўсёй нашай рэспублікі. Савецкія лётчыкі вышываюць і вышываюць большыя партыі і асобна таварышам Сталіным.

З імем Сталіна, — пісалі гераі-лётчыкі Кокінакі і Браўнінскі, — мы пачалі свой пералёт з Масквы ў раён Владівастока, з імем Сталіна ў нашых сэрцах вараваем назад у Маскву.

Наша савецкая авіяцыя служыць справе міру, чалавечаму прагрэсу, савецкай і сусветнай навуцы. Фашысцкая авіяцыя прыносіць чалавечаму смерць. Дзесцікі і сотні тысяч мірных жыхароў Іспаніі і Кітая — старыя, маладыя і дзяцей палі афірамі ад бомб авіярадага фашызма. А колькі знішчаюць і вышываюць на нашай рэспубліцы.

на імі выдатных герадоў і каштоўнейшых помнікаў культуры!

Дзень нашай савецкай авіяцыі ў гэтым годзе супадае з 15-годдзем грамадзянскага паветранага флоту. Вядома, што паветраны флот мае вялікую службу ў развіцці народнай гаспадаркі і культуры краіны і з'яўляе цэнтр з далёкімі ўскраінамі неабсяжнага Савецкага Саюза. Грамадзянскі флот працуе ва ўсіх кутках нашай вялікай рэспублікі.

Але калі грымне вайна, савецкія лётчыкі, не раз даказваючы свету прыклады адвагі і бесстрашнасці, перасядуць на баявыя машыны і будуць з паветра граміць любога ворага, пасягнуўшага на нашу свяшчэнную, вышываючую зямлю. Японскія самураі, якія наглі ўварваліся на тэрыторыю СССР, ужо ачухалі на сваіх спінах трапны і сакрушальныя ўдары савецкіх бомбардзіроўшчыкаў. Слаўны Чырвоныя лётчыкі Далёкаўсходняга фронту вышываюць савецкай авіяцыі і вышываюць японскай вайшчыні.

І ў грозную гадзіну, калі спатрэбіцца, сотні і тысячы нашых Кокінакі з'явіцца ля далёкаўсходніх рубяжоў і пакажуць яшчэ нябачаныя прыклады гераізма. Наш друг нядаўна паведамаў аб гераічным бесстрашным поўігу лётчыка лейтэнанта Канстанціна Сцяпцова, які мужна сражаўся адзін супроць 9 японскіх самалётаў, парушыўшы савецкія граніцы. Няхай гэта заўсёды маюць на ўвазе японскія вайшчыні і ўсе тыя, якія маршч напасі на СССР.

Апошнія падзеі на Далёкім Усходзе яшчэ раз пацвярджаюць мудрае папярэджанне вялікага Сталіна аб тым, што мы знаходзімся ў капіталістычным акружэнні і што фашысты заўсёды будуць прабаваць напасі на Савецкі Саюз. Савецкі народ заўсёды памятае ўказанні вялікага Сталіна аб тым, што: «Трэба ўсіммерна ўзмацніць і ўмацаваць нашу Чырвоную Армію, Чырвоны Флот, Чырвоную авіяцыю, Асабліва іх. Трэба ўвесь наш народ трымаць у стане мобілізацыйнай гатоўнасці перад тварам неабсяжнага ворага, каб ніяка «выпалкоўнасць» і ніяка «фактычнае» ворагаў не маглі засягнуць нас з'янак».

На нашых праваках японскай вайшчыні многімліяны савецкі народ адказаў гатоўнасцю грудзямі абараніць краіну сацыялізма. Працоўныя СССР аднадушна вітаюць рашэнне Вярхоўнага Савета СССР аб павелічэнні блізкага на абарону, на патрэбы Наркамата Абароны і Наркамата Ваенна-Марскога Флоту.

У радны дзень савецкай авіяцыі, працоўныя БССР павіны яшчэ і яшчэ раз правярць сваю гатоўнасць да абароны. Кожны павінен памятаць, што мы жывем на рубяжы і капіталістычным светам і гэта абавязвае штодзённым свечам, штогадзіна абавязвае абаронадольнасць нашай краіны.

У аэракулуб рэспублікі без адрыўу ад вытворчых навукаўна лётчыцкай справе сотні і тысячы аякоў і дзячч. Гарады савецкі патрыятызм працягваюць у велізарным імкненні авіяцыйна ронным вайшчыні ведам. Калі партыя, савецкі ўрад і вялікі Сталін заклічуць — мільён савецкіх патрыяцтваў узымунта на самалётах, сядуць у танкі, павядуць баявыя машыны, і вораг будзе знішчаны.

Яшчэ больш будзем мацаваць магутнасць і абаронадольнасць СССР!

Слава гераічным сталінскім лётчыкам!

З імем Сталіна наперад да новых і новых перамог!

У АПОШНІЮ МІНУТУ

ПАЧАУСЯ ВОСЬМЬ ТЫРАК ПАЗЬКІ ДРУГОЙ ПАЦІГОДКІ

ОВЕРДЛОУСК, 17 жніўня (БЕЛТА). Сёння вечарам ва Урачэстай абстаноўцы пачаўся восьмы тыраж Пазькі Другой Пацігодкі (выпуск чацвертага года).

У першы дзень тыража было раздрукавана 260 тысяч вышываў. Усяго ў восьмым тыражы будзе раздрукавана 1.060 тысяч вышываў на суму 173.920 тысяч рублёў.

ХРОНІКА

Савецкія японскага пасольства ў Маскве п. Нісі зваруўся ўчора ў НКЗС з заявай аб тым, што адбыўся пачацвенне аб перамір'і ў раёне возера Хасан ажыццэўлена, і што войскі абодвух старон знаходзяцца ў сучасны момант на некаторай адлегласці. Зыходзячы з гэтага, п. Нісі прапанаваў, каб у выпадку далейшага ўзніжэння пытанняў, патрабуючых сустрэч прадстаўнікоў японскага і савецкага ваеннага камандвання, такія сустрэчы рабіліся шляхам дыпламатычных перагавораў паміж Масквой і Токію. Пану Нісі было адказана, што гэта прапанова прыемлема.

(БЕЛТА)

СУВЕТНЫ КАНГРЭС МОЛАДЗІ

НЬЮ-ЁРК, 17 жніўня (БЕЛТА). Сёння адбылося першае пасяджэнне савецкага кангрэса моладзі, на якім выступіла з прывітаннем жонка прэзідэнта ЗША Элеанора Рузвельт. Яна заявіла, што арганізаваная моладзь ЗША адстойвае ўсеважлівую мір. Затым выступіў прэзідэнт каледжа Васа-Мек Кракон, які адзначыў, што мільён моладзі жадаюць міру і што ідэя міру з'яўляецца рэвалюцыйнай ідэяй.

Кангрэс вітаў таксама працягненні ронных культурных і грамадскіх арганізацый.

На першым пасяджэнні абмяркоўваліся арганізацыйныя пытанні.

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЕРГ У МАСКВЕ

17 жніўня ў Маскву прыляцеў вядомы амерыканскі лётчык Чарльз Ліндберг, які робіць з жонкай турысцкі паезд.

Яго самалёт у 8 гадзін 32 мінуцы вечара зрабіў пасадку на Цэнтральным аэрадроме. Ч. Ліндберга сустракаў Герой Савецкага Саюза алякоўнік М. Т. Слешнёў, старшы пілот Б. І. Расінін павароны ў справах ЗША ў СССР пан А. Керк, ваенны аташэ амерыканскага пасольства паштальонік Ф. Фейманвілі, супрацоўнікі амерыканскага пасольства, лётчыкі, прадстаўнікі савецкага і замежнага друку.

(БЕЛТА)

СЁННЯ — ДЗЕНЬ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

ПАЛКАЕ БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПРЫВІТАННЕ СТАЛІНСКІМ ПІТОЦАМ, ГОРДЫМ СОКАЛАМ НАШАЙ РАДЗІМЫ, АДВАЖНЫМ ЛЁТЧЫКАМ, ГЕРАІЧНЫМ СЫНАМ СОВЕЦКАГА НАРОДА! ПРАЦОЎНЫЯ БССР РАЗАМ З УСІМ СОВЕЦКІМ НАРОДАМ ГОРДЫ ЗА ПОСПЕХІ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ І ЗАЎСЁДЫ ГАТОВЫ ПА ПЕРШАМУ ЗАКЛІКУ ПАРТЫІ, УРАДА І ЛЮБІМАГА СТАЛІНА СТАЦЬ НА АБАРОНУ СВЯШЧЭННЫХ ГРАНІЦ САЮЗА СОВЕЦКІХ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНЫХ РЭСПУБЛІК.



СУСТРЭЧА ГЕРАІЧНАГА ВІСНАЖА. Выстава «XX год РСЧА і Ваенна-Марскога Флоту».

В карціне мастака П. Т. Машкова.

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-ГА СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 17 жніўня 1938 г.

Учора, 17 жніўня, а першай гадзіне дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крамлі, адбылося трынае сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшынства — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернін Н. М.

Вярхоўны Совет СССР прыступае да абмяркоўвання пункта праграмы парэска дэна Сесіі — выбары Вярхоўнага суда СССР.

Ад савета старшын Савета Саюза і ад савета старшын Савета Нацыянальнасцей дэпутат Бадаў А. Е. выступіў з дакладам аб выбарах Вярхоўнага суда СССР і ўнесці даклады аб аснове кандыдацтваў, вылучаных саветаў старшын у Вярхоўны суд СССР.

Вярхоўны Совет СССР прымае пастанову выбараў Вярхоўнага суд СССР у колькасці 45 чалавек. Персанальным тэлеаваеннем Вярхоўны Совет выбірае:

Старшын Вярхоўнага суда СССР тав. Галынова Івана Ціроўшчыка і членаў Вярхоўнага суда СССР таварышав: Аляксеева Георгія Аляксеевіча, Абдураманова Усмана, Алесанана Алесанана Арабаскавіча, Баяркіна Міхаіла Алесеевіча, Буленова Алесеса Алесеевіча, Буканова Васіля Васільевіча, Волі Екаперыну Архілаўну, Гусова Андрэя Грыгор'евіча, Дзюціцова Івана Васільевіча, Дзмітрыева Леаніда Дзмітрыевіча, Жукава Дзмітрыя Іааўвіча, Заранова Івана Міхеевіча, Іеўлова Варыса Іааўвіча, Намерона Петра Алесеевіча, Нарадзімова Нурі, Кліміна Фёдора Ароўшчыка, Корнева Івана Владзіміравіча, Каробіна Раісу Іааўвічу, Нандыбіна Дзмітрыя Іааўвіча, Лодыгова Сяргея Ціроўшчыка, Мэлініну Марыю Нікалаўну, Матуловіча Івана Осіпавіча, Наумава Нікала Алесанавіча, Нікіцічэна Іону Цімафеевіча, Назарава Аліну Назараўну, Орлоўскага Паўла Ефімавіча, Огурца

Івана Канстанцінавіча, Орлова Алесандра Алесандравіча, Панкратова Канстанціна Алесандравіча, Рахімава Галкі Махадзіча, Раманаву Аліну Алесандраўну, Раманчыца Міхаіла Грыгор'евіча, Савіва Тэодзіява Саладзілава Андрэя Петровіча, Сауленко Любоў Карнеўну, Смірнова Еўдакію Васільеву, Сусліпа Андрэя Грыгор'евіча, Саланіцына Нікалая Алесеевіча, Ульява Васіля Васільевіча, Упеніскага Владзіміра Алесеевіча, Чагірэва Баймухамеда, Чэпцова Алесандра Алесандравіча, Чхытані Афінасія Леваловіча, Шырыфава зарыфа.

Ад савета старшын Савета Саюза і ад савета старшын Савета Нацыянальнасцей дэпутат Бадаў А. Е. уносіць прапанову аб выбарах народных засядацель Вярхоўнага суда СССР у колькасці 20 чалавек. Персанальным тэлеаваеннем Вярхоўны Совет выбірае народнымі засядацельмі Вярхоўнага

суда СССР наступных таварышоў: Азезаву Мастуру, Алдабергенава Тулоу, Барышова Сіпана Нікіціча, Белана Рамана Васільевіча, Дюканова Мірона Дзмітрыевіча, Іліна Грыгорія Маркалавіча, Леонаву Ольгу Фёдараву, Машова Нікалая Цімафеевіча, Мінава Васіля Сіпанавіча, Мірэва Цімабая, Мір Касімава Мір Асдулу Мір Алесекора аглы, Мелікова Васіля Фёдаравіча, Огнёва Алесандра Сіпанавіча, Орлова Петра Семёнавіча, Сметана Нікалая Сіпанавіча, Цатурана Цатурна Алесавіча, Цылауры Андрэя Васільевіча, Чулетова Мурада, Шамсудзінава Галія Шамсудзінавіча, Яху Пелагею Астаўну.

Затым Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да разгляду пункта чацвёртага пункта дэна Сесіі — праект закана «Аб грамадзянстве СССР».

З дакладам аб праекце закана «Аб грамадзянстве СССР» выступіў дэпутат Булганін Н. А.

ДЗЕННІК СУМЕСНАГА ПАСЯДЖЭННЯ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 17 жніўня 1938 года

17 жніўня, у першай гадзіне дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крамлі, адбылося трынае сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Улож — кіраўнікі партыі і ўрада, Члены Праўдыва Вярхоўнага Савета СССР, Нарольны Камісары.

Старшынства — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернін Н. М.

У парадку дня выбары Вярхоўнага суда СССР і даклад аб праекце закана «Аб грамадзянстве СССР».

Па пытанню аб выбарах Вярхоўнага суда СССР выступіў з дакладам дэпутат Бадаў А. Е.

— Савецкае правасуддзе — гаворыць тав. Бадаў, — накіравана на выкарэнне ворагаў народа — траціцкія-бухарынскіх і буржуазна-нацыяналістычных фашысцкіх шпіёнаў, шкідліваў дыверсантаў, забойцаў, зрадніку радзімы, раскардальнікаў сацыялістычнай уласнасці.

Наша правасуддзе разам з тым вышывае грамадзян Савецкага Саюза ў духу адвадзіні радзіме і справе сацыялізма, у духу далкалага і няўхільнага выканання савецкіх заканаў, у духу беражлівых адносін да сацыялістычнай уласнасці, чэсных адносін да дзяржаўнага і грамадскага абавязку і павялі прывілы сацыялістычнага агульнажыцця.

Наша правасуддзе разам з тым вышывае грамадзян Савецкага Саюза ў духу адвадзіні радзіме і справе сацыялізма, у духу далкалага і няўхільнага выканання савецкіх заканаў, у духу беражлівых адносін да сацыялістычнай уласнасці, чэсных адносін да дзяржаўнага і грамадскага абавязку і павялі прывілы сацыялістычнага агульнажыцця.

Затым, якія стаяць перад савецкім судом, велізарны і надзвычай адказны. Таму і людзі, якія паслылаюць волю народ — для выканання гэтых задач, павіны быць бездакорна чэснымі, вернымі сынамі нашай вялікай радзімы, да канца адданымі справе Леніна-Сталіна, справе сацыялізма.

Тав. Бадаў ад імя савета старшын Савета Саюза і савета старшын Савета Нацыянальнасцей прапанауе

выбраць Вярхоўны суд СССР у саставе 45 чалавек.

Прадаўна прымае аднагалосна.

Старшын Вярхоўнага Сауда СССР аднагалосна выбіраюцца тав. Галыноў І. Т.

Затым персанальным галасаваннем аднагалосна выбіраюцца 44 члены Вярхоўнага суда СССР.

Ад імя савета старшын Савета Саюза і савета старшын Савета Нацыянальнасцей тав. Бадаў прапанауе выбараць 20 народных засядацель Вярхоўнага суда СССР. Персанальным галасаваннем Вярхоўны Совет выбірае 20 народных засядацель Вярхоўнага суда СССР.

Паля выбараў Вярхоўнага суда СССР Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да абмяркоўвання чацвёртага пункта праграмы дэна — праект закана «Аб грамадзянстве СССР».

Слова прадстаўляе дэпутату Булганіну Н. А.

— Закон «Аб грамадзянстве СССР», праект якога я павінен па даручэнню Соўнаркома Саюза ССР, дакладзі Сесіі, — гаворыць тав. Булганін, — мае выключнае значэнне для дзяржавы Гэты закон устанавіў, хто з'яўляецца грамадзянінам Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя і Вялікі Ленін устанавілі званне грамадзяніна Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Таварыш Сталін і створана ім Канстытуцыя назмерна высокая ўважлі гэта званне грамадзяніна Саюза ССР.

Грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік павінен быць дастойны гэтай прывілы і абавязку, якія прадстаўляюць яму Сталінскай Канстытуцыяй.

Праект закана аб грамадзянстве з'яўляецца непарушнага прынцыпа роў-

напраўнасці грамадзян у сацыялістычнай дзяржаве, незалежна ад іх нацыянальнасці і расы, а таксама незалежна ад пола, ва ўсіх галінах дзяржаўнага, гаспадарчага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця.

Тав. Булганін адзначае, што фашысцкі краіны ў сваім законадстве аб грамадзянстве пераўзышлі ізаверства і мракнасце сярэднявекю. Яны высунулі як вядома самую дзікую ў гісторыі чалавечтва «творыню» расізма. Лаўры германскага фашызма не пакоў спакую Італьянскаму фашызму, капіручымаў гітлераўскае мракнасце.

Толькі ў краіне сацыялізма магчымы такі закон аб грамадзянстве, як наш. Гэты закон з'яўляецца самым рэвалюцыйным законам аб грамадзянстве ў гісторыі чалавечтва. Наша дзяржава — саюзная дзяржава, створаная на аснове дабравольнага аб'яднання роўнапраўных Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Перад тварам Саюза ўсе Саюзныя рэспублікі — роўнапраўныя. У артыкуле 1 заканапраекта перадацца палажэнне Сталінскай Канстытуцыі, якая ўстанавіла адзінае Саюзнае грамадзянства для грамадзян усіх Саюзных рэспублік. Кожны грамадзянін Саюзнай рэспублікі з'яўляецца грамадзянінам Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Усе рэспублікі роўны перад Саюзам, усе грамадзяне рэспублік, з'яўляючыся грамадзянімі Саюза, карыстаюцца аднолькавымі правамі.

Праект закана дакладна вызначае, хто з'яўляецца грамадзянінам Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Грамадзянін СССР з'яўляецца ўсе састанушы да 7 лістапада 1917 года падданым буйнай Расійскай імперыі і не страціўшы савецкага грамадзянства, а таксама асобы, якія набылі со-

законна грамадзянства ва ўстаноўленым аказаным парадку.

Інакшадзі, незалежна ад іх нацыянальнасці і расы, прымаюцца ў грамадзянства СССР па іх надзішчцу Праўдывам Вярхоўнага Савета СССР або Праўдывам Вярхоўнага Савета Саюзнай рэспублікі, у прадзелах ілюй яны пражываюць.

Выхад з грамадзянства СССР дасвадзіцца Праўдывам Вярхоўнага Савета СССР.

Уступленне ў плошч грамадзяніна або грамадзяніні СССР з асобай, не маючай грамадзянства СССР, не цянне азені грамадзянства.

Павольненне грамадзянства можа мець месца па прыгавору суда — у выпадках, прадугледжаных законам, або ў сілу асобага ў кожным выпадку Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Заканчваючы свой даклад, тав. Булганін гаворыць, што быць савецкім грамадзянінам — гэта найвышэйшы гонар. Гэта значыць разам з усім савецкім народам пад кіраўніцтвам савецкага ўрада, пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна прапаваль на ўмацаваннем магутнасці і добрабўту сацыялістычнай радзімы.

Быць савецкім грамадзянінам — гэта значыць уцеўнена рухаша наперад — да камунізма пад вялікім сцягам Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна, пад кіраўніцтвам вялікага правадыра і настаўніка народаў — таварыша Сталіна.

Заклучныя словы дакладчыка стравіваюцца гарачай авіяцыі усіх дэпутатаў і гасцей у гонар таварыша Сталіна.

Сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей на гэтым заканчваецца. (БЕЛТА)

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПАЛІТЫЧНАЯ АГІТАЦЫЯ НА ВЁСЦЫ

Выбары ў Вярхоўны Савет БССР і БССР узялі на небывалую вышыню палітычную актыўнасць калгасных мас. У дні выбараў выраслі выдатныя кадры прапагандаў і агітатараў, чыгачкаў газет, многія з якіх зараз узначальваюць алкасныя часткі работ.

Партарганізацыя Завішнянскага сельсовета, Пleshчаніцкага раёна, узначаліла палітычную актыўнасць працоўных мас, беражна выхоўвала жожыга агітатара і прапагандаста. Апраўдана высокае давер партыі мы вылучылі старшынёй калгаса і сельсовета, Станіслава Каласіна. Камітэ прапаганда агітатарам, працягнуў арганізатарскі адрознішч. Пасля выбараў яго вылучылі старшынёй Ахавіцкага сельсовета. Былі агітатарам тав. Пашкеўка Н. вылучан таксама старшынёй Камонскага сельсовета. Калгасна-стэханаўскі агітатар тав. Майтэх П. вылучан старшынёй калгаса «КМ». Новыя кадры паказваюць большэвіцкі прыклад у выхаванні рашэняў партыі і ўрада, у барацьбе за сталінскі ўрадаў, за своечасную ўборку і аздуч паставак дзяржавы.

Пасля выбараў мы не паслабілі агітацыю - прапагандаў работы срод калгасных мас. Навазрост, улічваючы палітычныя партыі, партарганізацыя вырабляе ўсе формы агітацыі, якія-б садзейнічалі паспяховай правядзенню ўборкі. Агітацыйны сельсовет у дні выбараў склаўся з 28 таварышоў, а зараз ён значна пашырыўся новымі агітатарамі. Партарганізацыя мае 32 выдатных агітатараў, якія штодзённа праводзяць гутаркі срод калгаснікаў на розных палітычных тэмах, па міжнароднаму пытанню. Большасць таварышоў працуе ў брыгадах, на полі. Там яны чытаюць газеты, разважаюць калгаснікам аб паліцы і Іспаніі, Кітаі, аб вялікіх сацыялістычных дасягненнях у нашай краіне. Партарганізацыя ўваля ў практыку кожную палітычную праводзіць палітычную інфармацыю аб міжнародным становішчы.

Сістэматычна праводзяцца заняты агітацыйна-агаспадарчых нарыды

АКТЫВІСТЫ ВYБАРЧАЙ КАМΠΑНІ ПРЫНЯТЫ У ПАРТЫЮ

Выдатныя людзі выраслі ў час выбарчай кампаніі - залаты неаднімны рэзерв для павышэння партыйных радлоў. Сотні радавых рабочых і калгаснікаў, у мінулым непрыкметных, скронны і простых таварышоў, сталі выдатнымі агітатарамі, прапагандастамі і арганізатарамі. Яны в гордаасю неслі большэвіцкія слова праўды ў масы працоўных, разказвалі аб вялікіх перамогах сацыялізма ў нашай краіне, якія дасягнуты пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна.

У Смалевічым раёне працавала і зараз працуе 760 агітатараў. Пасля выбараў у Вярхоўны Савет БССР агітацыя праводзіцца ў полі брыгадамі і звяно.

Партарганізацыя разгарнула вялікую работу па ўважненню ў рады партыі лепшых агітатараў, прапагандастаў, якія на справе даказалі сваю адданасць нашай сацыялістычнай радлоў.

У Вархменскай сельскай пярвонай партарганізацыі (партгортав. Прышчэка) не так даўно прыняты кандыдаты партыі тав. Кузіч, калгаснік, камсамольца, агітатар. Выдатнай работай у час выбарчай кампаніі тав. Кузіч забяспечыў саапаратны ўзровень выбарчыцаў у галасаванні за кандыдату сталінскага блока камуністаў і беспартыйнага партыі аб уважненню ў рады ВКП(б) лепшых людзей. Райком партыі зняў у работы партгорта тав. Валенціна і правёў растлумачэнне партарганізацыі гэтай паставы.

Па-большэвіцку выправіць неадхопы рэзервы партыі, са спачувачым, з камсамольца, прытрымліваючыся індывідуальнага падыходу да кожнага таварыша. Трэба адкрыць доступ у рады нашай партыі лепшым людзям - непартыйным большэвікам з рабочых, калгаснікаў і саветскай інтэлігенцыі.

Жодзінская пярвонай партарганізацыя прыняла ў кандыдаты партыі д-

тутата Вярхоўнага Савета БССР Фёду Міхайлаўну Шамко - ордананосца, дзяржа саўгаса «Зарэчча». З непасрэднай сямлі Фёды Міхайлаўна вырасла ў дзяржаўнага дзячча Яна карыстацца павагай і любоўю ў рабочых і калгаснікаў, аўдучацца перадавым чалавекам.

Прыняты ў кандыдаты партыі тав. Лучанок - добры агітатар, старшыня калгаса Імя Сталіна. Прыпенскага сельсовета. Прыняты таксама ў кандыдаты партыі стэханаўскі агітатар тав. Дварычэка Сцяпан. Прыняты ў члены партыі тт. Юзюла, Мурашка, Лучанок, Маньвіч і інш.

Разам са станаўчым прыкладамі трэба адначасна і рад неадхопаў, якія пераадаваюць уступна лепшым людзям у рады нашай партыі. У некаторых пярвонай партарганізацыі прыём у партыю дзённым чынам ігнаруецца.

На працягу 1938 года пярвонай партарганізацыі таварыства Імя Ордананосца не прыняла ў партыю ні аднаго чалавека. Райком партыі некалькі разоў указаў партгорта тав. Валенціна на неадпаведнае слабае разгортанне масава-выхавачай работы срод рабочых, стэханаўцаў. Аднак партгорт не зрабіў ніякіх вывадаў і прадаўжаў ігнараваць неадпаведнае ўказанні нашай партыі аб уважненню ў рады ВКП(б) лепшых людзей. Райком партыі зняў у работы партгорта тав. Валенціна і правёў растлумачэнне партарганізацыі гэтай паставы.

Па-большэвіцку выправіць неадхопы рэзервы партыі, са спачувачым, з камсамольца, прытрымліваючыся індывідуальнага падыходу да кожнага таварыша. Трэба адкрыць доступ у рады нашай партыі лепшым людзям - непартыйным большэвікам з рабочых, калгаснікаў і саветскай інтэлігенцыі.

Г. М. ГЛЫНІН, сакратар Смалевічскага райкома партыі.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

ЗАПАЗДАЛЫЯ ТЭЛЕГРАМЫ

ЛІЗНА. Паміж старшынёй калгаса «Скіра» тав. Іванчанкам і брыгадырам трактарнай брыгады № 14 Ліванскай МТС тав. Данькоўм 8 жніўня адбылася наступная гутарка:

— Таварыш Данькоў, 14 жніўня патэнем саўбу азімых. Прышліце ў наш калгас ралкоўку сямлю.

— Не магу, — адказаў брыгадыр.

— Чаму? — адзвінуўся старшыня калгаса.

— Сямлі не адрамантаваны.

На 15 жніўня ў Ліванскай МТС в 11 сямлях адрамантаваны толькі 3. На 8 трактарных сямлях няма 180 мустакаў для дыскаў і многа іншых частак. У Выснаўскай МТС справа з сямлякам абстаці не лепш. У брыгадзе № 9 ашча з вясны ў сямлю паламалі дыскі, а рамонт не зрабілі і да гэтага часу. Усе 14 сямляк стаяць на ўчастках і дырктар МТС тав. Шылаў не ведае, якія з іх патрабуюць рамонт. Дзве трактарныя ралкоўкі сямлі не гатовы і ў Дабрымысленскай МТС.

Залгачы райа тав. Матвіевіч не ведае колькі ёсьць у калгасах раёна рал-

коўных конных сямляк, не гаворыць ўжо аб тым, ці справіцца яны.

У раёне асабліва дрэнна абстаці справа з культываванай чыстай пашаправа ў ўзроўненнем занятых пашараў. На 10 жніўня па раёну план выкапан на 65,1 проц., у Горбаўскім сельсовете — на 61 проц., Вабінаўскім — на 48 проц.

У калгасе Імя Дзімітравы, Каралеўскага сельсовета, з плошчы 35 гектараў чыстай пашараў уварана толькі раў чыстай пашараў і не ўгное 18. Астатнія не аправаны і не ўгное. Астатнія зараслі пуставамі. Тако-ж становішча зрабаві пашараў і раёне іншых пашараў у калгасе «Сэрп і молат». «Навічка ў пашараў» і радзе іншых пашараў добра ведаюць аб дрэнным становішчы з пашараў і пашараў да азімай саўбу, але пашарна на то, што гата іх мала турбуе. Толькі 14 жніўня, калі патрэба ўжо было пачаць саўбу, разаслалі тэлеграфнаграммы аб рамоне машыны і падрыхтоўцы да саўбу азімых. Пакуль то гэтым у раёне абмежаваліся замест большэвіцкай работы па ліквідацыі адставання.

Р. СЯРГЕЕНКА.

У ПОЛАЦКУ НЕДААЦЭНЬВАЮЦЬ ЛЁН

ПОЛАЦК. На 15 жніўня па раёну атасалася не выцерабленым 1.100 гектараў льну—40 процантаў пасеву. Лён усюды перасталі і пачарнеў, галоўкі льну патрэсалі і сема выспаваца.

Прычына адставання—дўна неадхопыка аўдучай тэхнічнай культуры, школьнай чарговасці, якая наглядзева ў радзе калгасаў раёна. Калгасы «Пярэжыцкая Комуна» і «Перамога», Шылаўскага сельсовета, прыступілі да цераблення льну толькі з 10 жніўня, калі былі ўбаран каласавыя.

У трох МТС Полацкага раёна ёсьць 25 шырокахаватных Ільняперабілак. Пры поўным старстанні Ільняперабілак лён быў бы даўно ўбаран. Ільняперабілак Полацкай МТС тав. Егораў убарэ за дзень 7—8 гектараў і даўно перавыканаў сваб севонае ўдзянне. Ільняперабілак Бельскай МТС тав. Касалоў убарэ ў сярэднім за дзень на 8,5 гектара. Кал-б так працаваў, каб неадпаведна ўбарэ штодзённа на 200 гектараў. Між тым, за апош-

нюю пярвонай ўсім машынам і ўручкую выцераблена менш 1.000 гектараў. Большасць Ільняперабілак працэбуе з-за дрэнных паломак. МТС не забяспечылі хуткага выпраўлення пашаправа.

Пасевы льну абзіданы. У раёне не выконвацца ўказанне ўрада аб тым, каб увесь лён на перыяд ўборкі, апрацоўкі і ашча быў замацаваны за азімай. Існуючыя ў раёне звыш 100 звенняў не ахопліваюць і дзесатая часткі пасеву.

Выцераблены лён стаяць у полі, везена толькі частка. Але ў абмалоў і расцпылу яго калгасы не прыступілі. На 15 жніўня ні дзін калгас ішча не здаў дзяржаве Ільнясыя. Большасць калгасаў раёна не забяспечыла сваб Ільняматэрыялі «Эдлі». У большасці сваб лён абзіданы працікам.

РВК і раёна не прымаюць ніякіх мер, каб неадпаведна закончыць церабленне льну і арганізаваць яго апрацоўку.

(БЕЛТА).

ДА ЖЫНКІ

Добры вечар тебе,
Старшыня-гаспадар,
Выйлі з нам ды прым
Працы нашае дар.

Дар багатых палёў—
Нап вянок залаты,
Ды прынеслі мы вёсць,
Ёў рад будзеш ты.

Дружнай працай брыгад
Там, дзе бор гаманіў,
Мы дэкалі ў лару
Шырыню нашых ніў.

А пшаніца-ж у нас...
А як жыта ўзрасло! —
Па пуду каласы,
Роўна з асосс сіябло.

Ад усудлеў сваб
Ды нясорамна нам,
Будзе шмат шірагоў
І сабе, і людзям.

І вавуць недарма
Нап багатым калгас—
Гаспадарку вядзеш
Ажуратна ты ў нас.

Дык наладжай-жа бэль
Ды музыку абірай,
Нам на славу пшяр
Ты дажынікі апраўдай.

Не стаміліся-ж мы,
Хоць і з поля прышлі,
Бо ў багатых палях
Сваю радасць знайшлі.

У сямлі пусціцца нам,
Хай аўдучацца-жа мы,
Каб аўдучацца было
І пшані, і лясам.

Пастараемя-ж мы
Для сабе наладзчай,
Каб на той год ў нас быў
Ішча большым урадкамі.

Адаць РУСАН.

НА ПЛЕНУМЕ КАГАНОВІЦКАГА ГОРРАЙКОМА КП(б)Б

15 жніўня адбыўся пленум Кагановіцкага горрайкома КП(б)Б па пытанню росту партыі па партарганізацыях раёна.

На пленуме былі заслуханы даклады парткома аб росце партыі — сакратароў парткома: абутэвай фабрыкі Імя Кагановіча тав. Берштэйна, вагонрамоннага заводу Імя Мяснікова тав. Лобач і СНК БССР тав. Аляксандрава.

Па дакладнах разгарнулася спрэчка. Выступаючы члены пленума, сакратары парткома і партгортт. Вярмейчык, Герасімовіч, Ермакоў, Алінец, Рударман, Хасін, Разанак і іншы адзначалі дўна неадпаведную работу па росце партыі. Больш 50 проц. усях пярвонай партарганізацыі не прынялі ў ВКП(б) ні аднаго чалавека. Яны таксама прыводзілі факты абурачай цягаіны пры разглядзе сираў. У рэзультате—320 ашу аб прыёме ў партыю ішча і зараз лянзьяк неадпаведна ў парткомах і партгортаў.

У раёне налічваецца 7,5 тыс. камсамольцаў, некалькі тысяч стэханаўцаў, а ў кандыдаты партыі за 7 месяцаў

гэтага года прыняты толькі 166 чалавек, прычым рабочых, прынятых па першай катэгорыі, — менш 50 проц.

Жорсткай крытыцы падверглі ўдзельнікі пленума і работу бюро райкома партыі, якое вельмі слаба кіруе ростам. Сакратар парткома Наржаме тав. Панамароў гаварыў аб тым, што новым партыйным работнікам не адказвацца дэмагога, а прадставіці райкома, які наведваюць партарганізацыі, ашчаваюць сабе ў році рэвізюраў.

Тав. Багдаювіч — аляксар партбюро Н-скай часткі — указаў на дрэнную паставоўку арганізацыяй работы ў самім райкоме.

Сакратар РК КП(б)Б тав. Крысанаў у сваім выступленні, прызнаючы крытыку газеты «Звязда» па пытанню росту партыі аусім правільнай, звярнуў увагу ўдзельнікаў пленума на ажышчэ ў найкарацейшым тэрміне маючыся неадхопаў, якія пераадаваюць росце радлоў нашай партыі.

Пленум РК КП(б)Б прыняў неадпаведную работу па росце партыі і намясці канкрэтныя мерыпрыемствы.



Пярвонай модала пярвонай прапаратстваў бее адрыва ад вытворчасці авіяцыйнае дэ-партыі. НА ВДЫМКУ: выдатны т. В. Сушапарана перад чарговым аўдучам.

ПАВЕТРАНЫ ФЛОТ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Сёнешні дзень авіяцыі — шостае ўсёнараднае авіяцыйнае свята — праходзіць у абстаноўцы найвышэйшых гістарычных перамог, дасягнутых вялікім сацыялістычным народам за апошнія годны на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва. Як ніколі, магутна і неперажыта наша сацыялістычная радлоў.

У рэзультате двух сталінскіх пяцігоднаў Савецкі Саюз стаў магутнай авіяцыйнай дзяржавай. Наша авіяцыйная прамысловасць маінае і расце з годна ў год. Нашы авіяцыйныя заводы выпускаюць пераадавы самалёты, цяжка палубаваныя з саветскай матэрыялаў, апаўняныя лётцамі на вялікіх адлегласці з вялікай хуткасцю, грузанаўдываючы і на вялікай вышыні.

Пяць год таму назад вялікі правальмі народы таварыш Сталін сказаў:

— У нас не было авіяцыйнай прамысловасці. У нас яна ёсьць цяпер.

Дарэаліцыйная Расія не мела сваёй авіяцыйнай прамысловасці, свабі паветраны флота. У спадчыну ад царскай Расіі мы атрымалі некалькі саеннь устарэўшых самалётаў, сташых хутка музейнай рэліквіясы.

На развіццх, залучэннях машынах, якія дасталіся нам у спадчыну ад царскай Расіі, доблесна чырвоныя паветраныя войскі ўступілі ў ашчыты бой з контррэвалюцыйнымі арміямі рускіх генералаў і Інтэрвентуў, атрымліваючы бліскучы перамогі над ворагам, праўдучы бясспрыкладны героізм і адвагу. Тысячы героічных палётцаў занесены ў кнігу гісторыі нашай баваой авіяцыі.

Вопыт прымянення авіяцыі ў савецкай імперыялістычнай і грамадзянскай войнах паказаў, што паветраны флот аўдучацца грознай сілай, апаўляй вырашаць самастойныя задчыя.

Адразуч пасля ашчэння прамадзяржаўнай война наша партыя і саветскі ўрад звярнулі асабліваю увагу на будаўніцтва паветраны флота, які магутнай аброі абароны сацыялістычнай дзяржавы.

У 1924 годзе саветская авіяцыйная прамысловасць пачала наладзчай вытворч першых саветскаў самалётаў, а ў

А. Д. ЛАКЦІОНАЎ

КАМАНДАР ПА-РА РАТА, НАЧАЛЬНИК ВАЕННА-ПАВЕТРАНЫХ СІЛ РСЧА.

1927 годзе яна ўжо выпускала многаматэрыялы металічных ваенных паветраных карабл. К гэтыму часу была наладзана вытворчасць матэраў.

За год першай пяцігодкі саветскі народ пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна-Сталіна стварыў магутную авіяцыйную прамысловасць, багату аснаструктуроўку базу і арганізаваў буйныя навукова-даследчыя інстытуты.

Другая пяцігодка дазволіла ўаьчыць нашу авіяцыйную тэхніку на тэхну вышынню, якой можа паваядзюцца любая буйная капіталістычная краіна. Саветская авіяцыйная прамысловасць да і будзе даваць нашай магутнай Чырвонай Арміі магутныя бамбардзіроўшчыкі, скорасныя ашчыны і неўдзяны штурмавікі.

Аб магутнасці нашага паветраны флота ярка сведчыць дальні, высотны і скорасныя рэкорды пералётчы, зробленыя на працягу апошніх год таварышамі нашай радлоў.

У 1934 годзе Герой Савецкага Саюза Громаў, Спірын і лётчык-ордананосец Філін зрабілі беспасадачны палёт па лонавай лініі, пакрыўшы на аднаматорным самалёце адлегласць у 12.411 кіламетраў. Чэлюскінская экспеды прынёса сусветную славу нашым лётцам. Аб высотнасці і грузанаўдываючы нашай авіяцыі ярка сведчаць вылетныя палёты з розным грузам, зробленыя ў 1936 годзе лётчыкамі-героімі Кошкіна, Юмашэвым, Ноцікавым і Ліпіншым. 1937 год быў змянальным годам у гісторыі саветскай авіяцыі, годам дальніх беспасадачных пералётцаў Палёт паветранай эскадры на Паўночным полюсе і пералётцы з Масквы ў Амерыку праз Паўночны полюс, зроблены Героямі Савецкага Саюза Чалачыным, Вайдухоўшым і Беляковым, Громавым, Юмашэвым і Даміліным, адзілі ўвёс сваб. 1938 год азімаючыся

выдатным скорасным беспасадачным пералётцам з Масквы ў раён Валдэвістака Герой Савецкага Саюза Кошкіна і Брандзіна са самалёце «Масква» за штыль палёткі адлегласць 7.600 кіламетраў. Вліскучы пошчб з гэтым годзе вышаў на полю саветскай авіяцыі лётчык — Ошпенка, Дамка, Расковай. На кірсамалёце «МП-1» яны пралесілі ашчыры воблакі і навальніцы, даждавыя заслоны і буры ад Чорнага да Белага мора, усталяваўшы новы мяночы міжнародны рэкорд дальнасці палёта.

Усе гэтыя вопытарны дасягненні саветскай авіяцыі — наваляныя магутнасці нашай краіны, выдатнай мяночы нашых самалётаў, паказваліх неперажытаў мужнасці і бестрашнасці саветскаў людзей, выхаваных вялікім Сталіншым.

Але ўсё, што было прадаманстравана нашымі героімі-лётчыкам за апошнія годны — ішча не правальмі. Магчымаасці вопытарны. Наша авіяцыя, нашы лётчыкі ішча пакажуць у будучым, на што яны зможы.

Шостае ўсёнараднае авіяцыйнае свята мы сустракаем ва ўмовах надзвычайна непрыкметных правакацыі і пагрозы ў адносінах да Савецкага Саюза. Японская ваеншчына з нечужай нагласцю арганізоўвае на нашых далёкаўсходніх граніцах адну правакацыю за адной. Дарэга абмалска японскім савураям іх спроба правакацыяўна ўтэржання на саветскую тэрыторыю ў раёне воеара Хасан. Ва ўсёабаронні пераадаванай баваой тэхнікі героічнымі часткамі нашага Далёкаўсходняга Чырвона-ашчынага фронту распрамілі японскі захватчыкаў, вышчыўшы іх вон з саветскай тэрыторыі. Як валома з паведманна штаба Першай (Пярэморскай) арміі, аўдучаючыся 8 жніўня г. г., у аб супроці японскі захватчыкаў, у цесным узаемадзяенні з наемнымі часткамі любэнай Чырвонай Арміі, нашы слаўныя лётчыкі музана і бліскуча выканалі паставленую пералмі бавую задчы, дэмаралзуючы і ашчытачы

трактункі, пасягнуўшага на савецкую азіму нашай радлоў.

У адным парыве абурэння нагачай правакацыяй японскай ваеншчыны ўвёс саветскі народ на тысячх кітунгатаў і скодаў залучае аб свабі гатоўнасці ў любую мінуту стаяць на абарону сваёй вялікай радлоў і зшчыпчы ўстакага ворага, які ашчыналі нашаш на нашы граніцы.

Наша авіяцыя аўдучацца магутным сродкам абароны, фактарам міру, магутным рычагом росце культуры і прагрэса. Наша авіяцыя на свабі вырладае ясе мір і свабоду ўсёму чалавечтву.

Авіяцыя краі імперыялістычных аграрыяў ясе ошчыр народам, ашчыне культуры і прагрэса. За два голы тыла-германскай Інтэрвентуі ў Іспаніі фашыскай авіяны падвергла зверскай паветранай бамбардзіроўцы мноства гарадоў і сёл. Залёты тысячы безабаронных дзяцей, жанчын, старыкоў і шчырых. Толькі на ашчу Барселону за час вайны ў Іспаніі было зроблена 53 лётчы германска-італьянскай авіяцыі. Гэтыя лётчы, які піць францускага газета «Эвэр», былі самымі мужасымі за ўсю гісторыю паветранай вайны. У Барселоне забіта 2.110 чалавек, у тым ліку каля 600 жанчын і дзяцей. Раёна 5.800 чалавек. Прыгожыя цэнтральныя шварталы горада ператворены ў груду руін — разбурана 1.283 будынкы. Мірны Іспанскі горад Сарагута за час Інтэрвентуі падверга 221 лётчы італьянскіх самалётаў.

У чэрвені 1938 года толькі адна італьянская фашыскай авіяцыя, ашчына да нашых італьянскаў газет «Сталін», ашчына ў раёне ракі Эбро 718.000 влісгомаў бомб і выпусціла 40.512 кулі.

У барацьбе супроці Кітая Японія кінула значны паветраны флот, які не пикаду ні безабаронных гарадоў і сёл, ні шчырых, ні жанчын, ні дзяцей, ні помнікаў культуры. Толькі за апошнія шэсць месяцаў мінулага года японская авіяцыя арабала 2.472 лётчы на 275 паветраў і 16 прывітаній Кітая, ашчынуць звыш 33.000 бомб на мірныя гарады і сёл. У рэзультате гэтых паветраных бамбардзіроўкаў, па далаьна выканалі паставленую пералмі бавую задчы, дэмаралзуючы і ашчытачы

да вайны. Улічваючы вопыт вайны ў Іспаніі і ў Кітаі, яны асабліваю увагу аддаюць развіццю ваеннай авіяцыі. У 1937 годзе агульная сума затрат на авіяцыю ў 56 капіталістычных краінах дасягла 1.750 мільянаў далараў, з якіх 1.400 мільянаў было ўдзялена ў ваенную авіяцыю. Асабліва вялікіх рамероў дасягнуў росце ваеннай авіяцыі ў апошнія 5 год у Германіі, Італіі і Японіі. У 1933 годзе, па даных, ашчынаўшчы і журнале «Плановое козашчэ» (№ 4, 1938 г.), у Германіі налічвалася 250 самалётаў, у Італіі — 1.100, у Японіі — 1.850 самалётаў. У 1937 годзе ў Германіі ўжо мелася ваенных самалётаў 4.000—4.500, у Італіі — 3.000—3.500, у Японіі — 3.000. Гэтыя даныя гаворыць аб тым, што ў надыдучай вайне мы будзем мець справу з магутным праціўнікам, які мае салідны паветраны флот.

Нап лобымі карам абароны маршала Савецкага Саюза таварыш Варалыў сказаў: «Хто моцны ў паветры, той у наш час ваюць моцны. У будучай ашчыны з фашыстам будзе менш перавагу той, хто мае добра развітую авіяцыйную прамысловасць, сотні тысяч добра падрыхтаваных лётчыкаў, штурманоў, тэхнікаў, механікаў, радыстыкаў, парашуцтыстаў і паветраных снайпероў.

За годны сталінскіх пяцігодкаў мы стварылі пераадавую авіяцыйную прамысловасць. Яна выпускае добрыя самалёты і будзе выпускаць ішча лепшых. Мы маем таксама выдатныя кадры лётчыка састава.

Дзякуючы выключным клопатам лідэра правадараў народаў таварышаў Сталіна, партыі, урада і ўсёго саветскага народа нашы ваенна-паветраны сілы за апошнія годны далаілі значныя поспехы ў галіне спецыяльнай, баваой і палітычнай падрыхтоўкі Ваенных лётчыкаў ў даскалаласці валодаць тэхнічнай валдзёня скорасных самалётаў і лятаючы на розных вышынях. Ваенныя штурмавы і лётчыкі авалююцца маторствам бомбаматанца і шчыжы вышпм да палатла сямалёта і на ўсіх скорасціях. Авіяцыйныя інжынеры, тэхнікі, матарысты пастаўляюць забяспечваючы бесперабойную работу авіяцыі.

Лётчыкі людзі чырвонай авіяцыі, паказваюшы выключныя поспехі ў буд-

дэфініцыі і падрыхтоўцы паветраны флота, адначасна ўрадам выасымі ўагнараромамі Савецкага Саюза. Многія саветскія лётчыкі ўдасягоны авіяны Герояў Савецкага Саюза. Вось іх слаўныя імяны: Сяроў, Сычароў, Чарных, Шэўцоў, Лакеў, Рычароў, Гарашаў, Шэўчанка, Пракоў, і іншыя.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Паводле афіцыйнага паведамлення Іспанскага міністэрства абароны ад 16 жніўня, у зоне ракі Эбро рэспубліканскія войскі занялі адну з вышніх у гарах Пандос, набішы фашыстам цяжкія страты. На гэтым участку фронту рэспубліканцамі быў збіты ішце адзін фашысцкі самалёт, лётчык якога — Італьянец — узяты ў палон.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Рэспубліканцы адбілі атакі ітэрвентыў на вышыню 805. У раёне гор Ун-версалес рэспубліканскія войскі занялі вышыню Альто-де-Муэла.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На эспрамадурскім участку фронту мяцежнікі і ітэрвенты прадаўжалі

весці атакі супроць рэспубліканскіх ліній у сектары Кабеса-дэль-Буэй. Гэтыя атакі расбіліся аб шчырае супраціўленне рэспубліканскіх войск.

На паўднёвым фронце становіцца без змен.

У ноч на 16 жніўня фашысцкія самалёты некалькі разоў рабілі напад на Тарагону і яе ваколіцы.

Удзень 16 жніўня адзін Італьянскі самалёт «Савоя», адлеганы рэспубліканскай зенітнай артылерыяй ад Аліканта, накіраваўся на паўночны ўсход бамбардываў і абстрэлаў з кулямётаў прыбярэжнае сялянскае вёскаўскае ў мясціні разбурана некалькі хат, забіты адзін мужчына, ранена двое дзяцей і адна жанчына. (БЕЛТА).

АФИЦЫЯЛЬНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ ІСПАНСКАГА УРАДА

ПАРЫЖ, 17 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення агенства Эспана, урад Іспаніі перадаў прадстаўнікам дружы ў Барселоне наступнае афіцыйнае паведамленне: «У выніку адстаўкі міністра працы Хайме Агуада і міністра без партфеля Менуэля Іруху пазначаны: міністра працы — Хаае Моіс Рэагас і міністра без партфеля — Томас Вільбаа. Паведамляючы аб гэтым, урад рэспублікі лічыць

неабходным яшчэ раз падкрэсліць сваю нязменную павягу да праваў аўтаномных раёнаў краіны. Адначасова ён рад бачыць, што прадстаўнікі Каталоніі і Васконіі прадаўжаюць знаходзіцца ў складзе Урада, які захоўвае тым чынам свой характар Урада нацыянальнага адзінства. Урад падкрэслівае сваю волю захавальчы незалежнае Іспанія, адзінаццую і аднагаласна яго з правамі аўтаномных абласцей.

ИТАЛЬЯНСКІЯ ІНТЭРВЕНТЫ НЕ ДУМАЮЦЬ УХОДЗІЦЬ З ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 17 жніўня. (БЕЛТА). Лонданскі карэспандэнт газеты «Орду» паведамляе, што апошнія весты, атрыманыя ў Рыме, выклікаюць вельмі ўзбуджэнне англійскіх палітычных колаў. Перадаюць, што ў часе надыхаючага спаткання з лордам Пертом (англійскі пасол у Рыме) Мусаліні быў абавязаны павольна заявіць, што «ні пры якіх акаліччавых Італія не адмовіцца ад ісправаў на Іспанію, якую яна стварыла на Балерах астравах».

Лондане ўрадаўнае разарваўшыся бомбы. Нават найбольш старанна прыхільны палітыкі Чэмберлена падаўлены гэтым паведамленнем. Па італьянскіх вестках, дастаўленых французскім вярэйкам у справе ў Рыме Блондэлем у Парыж і пераламны Чэмберлена французскім міністэрствам замежных спраў, арганізуецца новы Італьянскі эмпедзіментны корпус, які будзе адпраўлены ў Іспанію ў канцы месяца, калі да гэтага часу Італа-англійскія адносіны прышматна не паляпшацца.

ПАТРІЯТЫЗМ КІТАЙСКАГА НАРОДА

ХАНЬКОУ, 17 жніўня. (БЕЛТА). Небавольны патрыятычны ўздым ахапіў насельніцтва правінцы Фуцзянь у сувязі з наборам у армію новых салдат. Толькі ў раёне Фуцжоу за два тыдні записалася ў армію звыш 40 тысяч добраахвотнікаў. Адназначна некалькі выдатных уступлення ў армію братаў і цётчых сем'яў. Многія лямачы вярнуліся ў просьбах да ўлад дэ-вольпін ім уступіць у армію. У Фуцжоу.

(галоўны горад правінцы Фуцзянь) адбываецца масавыя мітынгі і дэманстрацыі. Натоўпы народу вітаюць добраахвотнікаў каля пунктаў, дзе адбываецца запис. «Таварыства нацыянальнага выратавання» рэадае добраахвотнікам паларункі. Давесце чалавек записалася ў армію ў Фуцшыне, і іх адназначна жанчыны. Многія сялян, жадаючых записцца ў армію, прыходзяць у Фуцжоу.

ПРАТЭСТ ЛОРДА ЛІСТОУЭЛА СУПРОЦЬ ВЫХАДКІ ЯПОНСКАГА ВАЕННАГА АТАШЭ У ЛОНДАНЕ

ЛОНДАН, 17 жніўня. (БЕЛТА). Старшыня таварыства прыхільцаў кітайскага народа лорд Лістоуэла заявіў рэспубліканскаму ўраду ў Лондане супроць японскага пасла ў Лондане напад на жанчыну ў часе ўчарашняй дэманстрацыі з патрабаваннем байкота Японіі.

15 жніўня ў Лондане адбывалася дэманстрацыя, патрабаваньня байкота Японіі. У часе дэманстрацыі японскі ваенны аташе накінуўся на адну жанчыну-дэманстрантку, выраў яе рух братаў, разарваў яе ў кавалкі і кінуў дэманстрантку ў твар.

ПОЛЬСКІЯ ПАГРОЗЫ ПА АДРАСУ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ВАРШАВА, 17 жніўня. (БЕЛТА). У апошнія дні польскія ўрады дружэ узаманіў сваю кампанію супроць Чэхаславакіі. Германскія пагрозы па адрасу чэхаславацкага ўрада амаль поўнасо перадаюць у адрасу на старонках гэтага друку.

фашыскай групы ў Чэхаславакіі. Урадавы орган «Гасета польска» па ультыматывнай форме заявіў: «Місію лорда Ренсімена мы лічым апошняй спробай мірнага ўрэгуліравання напых справілівых патрабаваньняў. Калі гэта місія не ўвядзе нас у Чэхаславакіі зменіць сваю ранейшую павязію. Яно рашуча патрабуе прадастаўлення яму поўнай аўтаноміі».

ГІТЛЕР ЗНОЎ Выхаў НА МАНЕЎРЫ

ПРАГА, 17 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляюць газеты, Гітлер зноў адправіўся ў раён манеўраў германскай

арміі і мае намер у бліжэйшыя дні наведваць вучэні калы чэхаславацкай граніцы.



На першым месцы ўзр 16 ставаў Масква — Менск веласпедыст тав. Ф. ТАРАЧКОЎ («Дынама», Масква), які адправіў свой стратый час пры аварыі на этапе Чарнігаў—Томск. Адлегасці Масква—Менск ён праляцеў за 13 гадзін 33 мінуты 8,7 секунды. НА ВДЫМКУ: тав. Ф. ТАРАЧКОЎ. Фота Д. Салавейчыка.

СЕННЯ—ДЗЕНЬ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

НАРОДНАЕ ГУЛЯННЕ У ПАРКУ ІМЯ ГОРКАГА

Прапоўныя Менска адзначаюць дзень сталінскай авіяцыі ўмацаваннем абароннай работы. На прапрыемствах, ва ўстановах праведзены гутарыкі аб выдатных дасягненнях савецкай авіяцыі.

На станкабудуўнічым заводзе імя Варашылава, канцэпсерскай фабрыцы «Комунарка», абытоўнай фабрыцы імя Кагановіча і інш. арганізуецца кулямётны і іншыя абаронныя гурткі.

Алеі парка культуры і адпачынку імя А. М. Горкага ўпрыгожаны партрэтамі лепшага друга савецкіх дзячак — вялікага правальраа народа та-

ПАКАЗ ДАСЯГНЕННЯЎ ВУЧЛЁТАЎ

ГОМЕЛЬ, 17 жніўня. (Нар. «Звядзі»). Група вучлётцаў авіаклуба ў азнаменаванне дня авіяцыі дэманстравала зладз вадкі на выдатна. 18 жніўня сіламі вучлётцаў і асабавата састава авіаклуба будзе паказан прапоўны вышэйшы пілажыт Будучь дэманстраваны тавоама — запук авіамалішэ, буюкоўка самалётна планераў «Ш-10» і «Г-9» пад кіраўніцтвам камандзіра тав. Паліво-

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬЕТОН СЯРОД БЕЛАГА ДНЯ...

Грамадзянін Баранаў вельмі дыверліва чалавек. Ён верыць шмат. Ён думае, што калі на шпальце напісана: «Амерыканка Майстэрня па ўжоцы і рамонт адзення», значыць, можна прывесці соды касцюм і аддаць — вышпужыць. Дадэйшы падае яму пралетаўліюцца ў такім выглядзе: Ён пашпці грошы, яму выдаюць квітанцыю і просціць прысесці. Ён садзіцца. Праходзіць поўгадзіны — гадзіна, і ён чужыя прыемны голас загадчыка:

важна на вакачыка, ён у уміленнем кажа:

— Займіце пра некалькі дзён. Збор праўленне і абмяркуем як быць. Думаю, што праўленне выкажаша ў вашу карысць.

— Дзя чаго праўленне? — адзвіўся казачык. — Касцюм вы атрымалі Атрымалі. Квітанцыю мне выдалі? Выдалі. Я прад'яўлію вам квітанцыю, а вы аддаце мне касцюм.

— Лёгка сказаць — аддаце, а калі няма чаго аддаць, што тады загадаеце рабіць?

— Як няма чаго? У вас што? — Амерыканка ці «Таварыства раскраснава чужых рэчаў?»

— Грамадзянін Баранаў тут? Атрымайце, калі ласка, касцюм. Заходзьце да нас часцей.

Так думаў казачык Баранаў 20 ліпеня гэтага года, уваходзячы ў «Амерыканку», якая знаходзіцца на Ленінскай вуліцы ў Менску. Пачатак быў такі, як ён сабе і ўяўляў. Загадчык Астроўскі прыняў пэмнасімі багатына касцюм, вылісаў квітанцыю за № 26015, в урачыстым выглядзе уручыў яе казачыку, дадаўшы пры гэтым:

— Можце быць свабодны. Займіце праў некалькі дзён за касцюмам.

Але далей грамадзянін Баранаў пачаў перапоўнава, што не ўсім шпальдам можна верыць і казат не ўсім загадчыкам.

Ён прышоў праз некалькі дзён. Яго сустраў новы чалавек.

— Касцюм, гаворыце? Пэмнасімі? Выбачайце, я ў вас не прымаў ніякіх касцюмаў.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.

— Але ў мяне квітанцыя. Я аддаў касцюм соды.

— Вы аддаў касцюм соды? Загадчык, а я тут новы загадчык. Яго прозвішча Астроўскі, а май — Рагачер. Былы загадчык прапуе араз намеснікам старшын арпелі «Усход», якая янае ўсе «Амерыканкі». Калі хочаце — прыйдзіце аўтра, я папрабую выслетліць.

Казачык Баранаў хацеў прысесці заўтра, і не толькі прысесці, але і атрымаць касцюм. І ён прышоў.

— Ваша касцюма няма. Шукалі, шукалі, і не знайшлі. Прыдзешта вам зьярнуцца да былога загадчыка Астроўскага.

І казачыку прышлося зьярнуцца да Астроўскага.

У сувязі з тым, што той атрымаў павышэнне па службе (як не гаварыце, а стаў намеснікам старшын арпелі), у яго на ілбу з'явілася новая адміністрацыйная жылка. Ён вельмі прыняў казачыка і выслухаў яго з вялікай увагай. Так, ён прышаміагае. Ён сапраўды прыняў касцюм ад грамадзяніна Баранава. Квітанцыя? Вялома, гэта ён вылісаў яе. Але што датычыць самага касцюма, то яго няма. Выў касцюм і яма касцюма. Вельмі шкада. І, паглядзеўшы начальнікімі

— Што вы шукаеце? — а недаўменнем спытаў Баранаў.

— Ваш касцюм, — бойка адказаў Астроўскі.

— Мой касцюм? Няўжо вы мне зьярнулі яго?

— Не, не зьярнулі. І што-ж? Можна быць вы самі яго забралі.

— Як гэта забраў? У мяне-ж квітанцыя на руках.

— Пакажыце квітанцыю.

Астроўскі выхавіў квітанцыю і казачку тут-жа яе паравіць. Баранаў не даў яму гэтай магчымасці. Толькі адзязянілі міліцыі ў Астроўскага была забрана квітанцыя і вярнута казачыку.